

НОВИ ПРІЛІУ У КАЛГАСИ

Глибоке вивчення закону пшасівства жінки — Сталінської Конституції і дала владу правди народу таварыш Сталіна на VIII З'їзді Советів у Калгасі і у всіх районах ліцею вишай пидляго витворочую пидприємству працюючих.

ХАЧІНСЬКИЙ В. А.

МІНЕРАЛЬНЕ УГНАЕННЕ ЛЯЖЦЬ НА СТАНЦІЯХ

16 студня готого года у «Звезді» біла змешчана постаново Советів Народних Камісарів БССР і ЦК КП(б)Б аб навивавиці мінеральних угнаєній са станціях чыгуны. СНК і ЦК КП(б)Б абавдвали с'єб сакратарю РК, старшину РВК і директору МТС неадкладна прыняць канкротныя меры па вызваці угнаєній у Калгасі і софрасі.

Адиак, готого не ўлічыў у Глукомі райне. Па станціях Ратырвічы і Брже, Бежаруская чыгуны, ліце ў лістапада і онекамі 1936 года прыбылі дзясаты вагон угнаєній. Гэтэе угнаєніе ляжць пад адрытым небам, поучаца і транці свая каптоўнасць.

Калгасі Глукасага райна — «Шосты в'єд Советів», імя Чарвкова, «Друга ліпінска», «15 год Кастрычніцкай рэвалюціі», «Комсомольская перамога», «Новая Кривошчына», «Рассвет» і інш., на адрас якіх прыбыла угнаєнія на ст. Брже, нават не думаюць яго вывозіць. Па ст. Ратырвічы ляжць 13 вагонів угнаєнія калгасу «Чырвоны багатыр», «Зара коммуны», «Юны змагар», «Чырвоная Каленбула» і інш., але ні адін калгас не прыняў са сваёму каптоўнага угнаєнія.

Неадкладныя напаміны начальніку станціі астаціца без вынікаў? Глукомі райземадзец і райвыканком, які добра ведаюць аб гэтым становішчы, не прынялі ніякіх мер, каб угнаєніе было вывезена ў бліжэйшыя дні.

А. Л.

РУДЗЕНСКАЯ МТС НЕ ПАРЫХТАВАЛАСЯ ДА РАМОНУ

На 10 студня Рудзенская МТС (Сыліцкі раён) адрамантавала ўсяго толькі 12 трактароў. Трэба адрамантаваць 44 трактары, з іх 14 каптоўнасці.

Рамонт праходзіць вельма марудна, МТС да рамону зусім не падрыхтавалася. Толькі зарва вынілася, што некалькі запчастак частак. Директар МТС Заміскі свочасова не пакладаліся закупіць запчасткі часткі, якія былі на складах. Аўтамашыны МТС пасаваны і для перавозкі матароў у дзяржінскую майстерню (капітальны рамонт матароў робіць дзяржінская майстерня) замест аднаго для прыходзіца транці 4—5 дзён.

Трактары і складанія сельскагаспадарчыя машыны стаць пад адрытым небам, бо дзверцы не пабудавала пачыць.

Работныя жывуць у дрэнных бытавых умовах, харчаванне іх не арганізавана. Гэта адмоўна адбіваецца на рамоне.

Спеханаўскі рух сярод работчыч не разгорнут. У майстерні б'єць работчы-стаканшчы, якія пераключваюць свае нормы і даюць публіцы якасць работы.

Але іх метады не сталі здабытцам усёго калектыва работчыч.

Д. СЯНЬКЕВІЧ.

ЗАСЛУЖАНАЯ ПАХВАЛА

Знаходна станцыя выглядае пустыннай і прыціхай. Студзенская ноч сілвавай немрай ахулава ваколіцу, і толькі шырока прагаліна сарод будынка станціі залі электрасветлом. Густа паўдзіца река рабінска і знікае за палоскай сцягла. У далечні околз дему вырысваліца ронакалароўны светлячкі ліхтары на стаяках. Некалкі пухляк пшасіформы, вагонів і шастерні аднока чарнонь на запчастках пшасіч, чылаючы час пагуры і адрыўкі. Зорку мільгане постаць адзінака каля вагона, звык малюць аб жалеза, здык данасца гудок і шум маніўровага паравоза, і зноў пшасіч распылаецца над райкам.

Але выглад пішчы і снакою толькі знаворны. У сапраўдзіці станцыя жые напружаным жыццём. Поўгадзіны таму назав адшыю фарміраваныя тужаныя чыны, стора па графіку і без хвілінны састрэчы.

У адным з паказоў таварнага завазак лі селектара і тэлефоніст сціфіся над раскладом руку пшасіоў зусім малаты гадзіні і выглад дыспетчар станціі Іван Палкоў. Ён — пачаткі змены і яму паудзіны гэтэй нату ф'єб жыць, увесь рух на станціі. Перад застаченнем на дзжурна Палкоў са сваімі трыма памочнікамі — дзжурнікам па станціі абшпоу вагоны парк, правей кароткую нараву змены і яму ясна да самых дробней уся праграма работы.

Утуць тэлефонны звялок. Палкоў прымае паведамленне ад адвадзата дыспетчара і, пшасіформі сначатку дзжурнаца на станціі прырга распардачка пшасі Ігіата Казімірача, адразу-ж перадае па селектару:

— Праз 10 мінут па чыгуны пшасі прыбывае поезд 713... На пацярці коратка адвае закладны распардачкі і няма ні адной службы на станціі, дзе не чылі-б і не паўтары-б яго саб'є. Ліце да готого, навуз з цемры пакажыцца паравозныя аці, кожны работчы змены ведае

ВОЛЯ СОВЕЦКАГА НАРОДУ ВЫКАНАНА МАЛА ІХ ПАВЕСІЦЬ...

ЯК ЗЯНЦУ ВОКА АБАРАНЯЦЬ СВЯШЧАННУЮ СОВЕЦКУЮ ЗЯМЛЮ

(З разалочыі м'ятыга байцоў і імані-доўрау часці, якой намануе палкоўнік т. Шыт).

Заслухаліся інфармацыю аб прыгаворы Ваеннай калегіі Вархоўнага суда СССР над агалдзай контррэвалюцыйнай бандай, мы, байцы, камандзіры і начскад, з пачуццём найважкімага задавальнення адбраем готы прыгавор пралетарскага суда.

Фашысцкія агенты забіраі работчыч, чырвонаармейцаў, уарывалі намы саводы, руйнавалі наш транспарт, шпінелі на карысць замежных дзяржаў, правадарылі ваіну супроць Советскага Саюза, марылі аб ваенным паражэнні СССР, запрадалі оттам і ўрошніцу свяшчэннага зямлі напай райкам. Гэтны банкіты арганізавалі террорысцкія групы і накіроўвалі свая рэвалерыя ў сэрца напай партыі, у самае дарогае, што б'єць у советскага народу — у Сталіна і напых адомых правадароў партыі і ўрада.

Увесь советскі народ і яго работа-саван-свая Чырвоная Армія патрабавалі ў готы длі — шыкай літасці авяралым ворагам народу, тнуоным адрацікам, фашысцкім вырактам, дыверсантам.

Прыгавор вынесен. Пралетарскі суд выкаваў волю народу. Здрацілі за чорную зраду райкам пшасіі заслужаную кару. Накай ведаюць усе ворагі народу: Советскі Саюз — непрыступная кропнасць соцыялізма, і няма такой сілы ў свеце, якая змага-б пакінуць не прынтлівы асновы. Непорушнай сілай стаяць советскі народ вакол большавіцкай партыі, вакол правадары і настаўніка, валайка Сталіна.

Мы, стаячы несаредна на граніцы, вляемца, што будзем, як зяніцу вока, абараніць даверанія нам чырвоныя рубіжы, каб ні адна шпінелі-дыверсант не змог уступіць на нашу свяшчэнную советскую зямлю.

Накай жыць намя кантэячым сацыялі-стычна радзіма!

Накай жыць намя слаўная комунісцкая партыя!

Накай жыць намя друг, настаўнік і правадар — валайка Сталін!

ДА КАНЦА ВЫКРЫЦЬ ВОРАГАУ НАРОДУ

МАЗЫРЬ. (Мор. «Звезда»). У дні судовага прэссы над нікчымай кучкай злочыч проронных ворагаў народу, крываных зрацікаў соцыялісцкай радзімы, работчыч, калгаснік і інтелігенцыя Мазырскай паўраіонай акругі адвадзіла кляімілі таньбаю праданых сабак і патрабавалі ад пралетарскага суда вынесці крываным гадом сурвы прыгавор.

Калі прыгавор быў вынесен, працоўныя Палесся зноў сабраліся на мітынгі і школы, каб выказаць свая задавальненне готым справядлівым прыгаворам. Работчыч, ЦР і служачыя маьскага лесавоза «Шкоў» у адвадзіца прынялі на мітыгу рэзалюцыю адбраваць справядлівы прыгавор суда і абавязваюцца ўрадскарыць рэвалюцыйную пільнасць, каб дапамагчы партыі да канца выкрыць контррэвалюцыйнае адрэсца ворагаў народу.

Сабраўшыся на райны аэбт стаханавіцкай сельскай гаспадаркі Пстрыцкішчыцы 100 жыхар прадстаўнікоў ад калгасоў адвадзіла ўваалі справядлівы прыгавор пралетарскага суда і абавязаліся ліце лепш правадць на калгасных палях, ліце б'єць уаючываць калгасны гад і павышаць якасць і культурнасць калгаснікаў.

Разам з адвадзіцым адбраўнем прыгавору працоўны Палесся просіць пракуратора СССР хутчэй скончыць следства па справе правых контррэвалюцыйнаў, пшасііць іх на лаву падушніч.

Р. ФРАЛОУ.

Мала іх павесіць На сухой асіне, Бо нават асіне Ад сабе адхіне.

Дзерава адліне, Дзерава сукое Сябе не спганіць, Поксудыа тэкое.

Прадаваці жонку, Немну дзі асіну, Нашую радзіну, Дога напай сонца.

Птакоў і Радка, Трощі, ўс аправа Хл'єбамі зладзілі, З адной міскі отраву.

Отраву, што І Гізер, Варіў смячка, ласа, Отраву, што мігада Запраўляў заарав.

Гандлары айчынай, Па чужым валаку... Вышчыць дашчоту Гэтую зараву!

У раадоб, агучам Нікі гандлыкаві, Па пана достунай, На пана крывавай.

Дываніт і порох Запускаў ў дзель — На іманці хай рэпна Народнае цела!

Плеча горка ўдока, Плеча горка малі, На забітым мужу, Спадешым дзіцяці.

Спіне вы, кляітва Зінушны, афры! Пшасіраем каго? Самай лютай карай!

Птакоў і Трощі, Муроў і Радка Накінуць халасці Нарскі нам парадка.

Не вам, інтэрвенты, Шпегі, дыверсанты, На прыстані напых Выпускаць дэсанты!

Не вам край советскі Зіпчыць, крвавішчы... У напых чыстоў, Зорныя транці!

Шастоў, Ліўны, Білаеў, Птакоў, Муроў — Расгатаць, як гілаў, Вас, авэр, самала!

Накай-ж у амілі вам Не будзе спадат, За вапа адраствя, За вапны адрывы.

Хай валак наліва Для вэе, азімілі, будзе, Каб готай наліва Цураіса людзі!

Каб гукалі савы Па-над ваці, пшасі, Коці расгатаці Грутаны з аўкамі!

Чуй, народ советскі, Чуй, мая радзіма! Свайі лоді, воці Чуй, не аддзімы ні!

Будзеш веці жыці, Замежыла советскі, На радзіне, на ішчасце Цураішчыму свету.

Ворагаў знішчым, Халіці і замежных, Сонкам апрамеша, Як тобе належна.

Мы іхем напарак Пераможа, у сонца... Галышчы яно ярка У напых валаком.

Заваяць мы самі Будзем напых шчы, Зораць самі будзем Уражай пшасіны.

Хай над сонкам валаком Чым ні сьвіці сталі... Мы падаставім груці За ціба, наш Сталін!

ЯНКА КУПАЛА.

Менск 29-1-37 г.

ВЕЧНЫ ПРАКЛЕН ІЗВЕРГАМ!

(З разалочыі м'ятыга пісьменніку і нам пазітароў г. Менска ад 30 студзеня).

Народы Советскага Саюза, лепшыя людзі перадавога чалавечтва адвадзіца патрабавалі ад советскага суда смерці з твар зямлі пшасіноў банду контррэвалюцыйні.

З пачуццям валажкі задавальнення і пшасііць мы ступілі прысуд советскага суда над готай бандай галаварэзаў і адрацікаў.

Мы просім следствы органы раскрыць та канца ўдзех правых адчынаеннаў у крывавай дзельскай транціскага контр-рэвалюцыйнага суда народаў і крываваму псу фашыяна — обер-кату Трощі!

Вечны праклен ізвергам, якія пасытулі на нашу валажкую соцыялісцкую радзіну, на ішчасце народаў Советскага Саюза, на жыццё напых любімых правадароў, на дарогае жыццё напай бацькі і друга валайка Сталіна.

Свава напай гудноўнай соцыялісцкай радзіма! Свава напай гадутнай большавіцкай партыі! Свава напай Сталіну!



Начальнік комсомольска-маладзёжнай змены ст. Орша, Заходняй чыгуны т. Палкоў, узнагароджаны значком «Ганаровому чыгуначніку» за работы лі селектара. Фото Я. Салавейчыка.

— З чым, Андрэй Сяргеевіч? — у поглы ўхваляванасці зыгаву Казімірача. — Эге, так проста жыць дзельска, — пшасіформі Сяргееў, але тут-жа дадаў: — прыватане ад Лазара Майсеевіча. Зайкі хутчэй на тэлеграф, там яшчэ прымаецца тэлеграма...

Казімірач ад радасці нават забыву прамаваць Сяргеева, павесіў трубку і прамамоў ужо быў на тэлеграфе, куды не забывае прышоў і валажкі стаяці т. Дрозд. Тэлеграфістка аказывалася прыём тэлеграма, па баскочнай бадай істугны друкаваліся апошнія словы:

«Выказваю комсомольскай змене ст. Орша-Заходняй паўракі НКПЗ за стаяціўсцую, крывавафаскую работу. Пшасімаю вам, што загадам № 18/шт т. Палкоў І. А., Казімірач І. А., Муроў К. І., Казімірач Л. С., старшы адрацікаў вагонаў Фаміян М. Н., саставіцель Берасіў А. Ф., машыніст Гіроў Г. А. М. узнагароджаны значком «Ганаровому чыгуначніку». Пшасіформі прытане ўсім стаханавіцам крывавафаскую ст. Орша-Заходняй. Народны камісар пшасііч зыні І. А. Магановіч».

Начальнік станціі з усей шчырасцю пацісуў руку Казімірача. — Вечарам на сколазе змены Палкоўна была складзена адказная тэлеграма пшасііць тав. Л. Кагановічу і ўанты новай пшасііць абавязальнасцям.

«Даем вам слова, Лазар Майсеевіч, — пшасііць лепшыя людзі станціі ў сваім дзельска чарку, — што выдзеш стаяціў Орша-Заходняй ў лік перадавога станціі Советскага Саюза. Будзем прапалаць так, каб поўнасцю задавальняць тва патрабаванні, якія праўдліва нам, чыгуначнікам, чываршч Сталін і Вы, наш любімы чарком.

Мы брэм на сабе абавязальнасцям: візіці прысуд транціскага вагона на 30 проц., маладзёга — на 40 проц.; на прапу ўсяго 1937 года не мець крушэнняў, аварыі і браку ў рабоце; ліце больш чоткай і адкажанай работай усіх служб, пшасііць са сабой усе астатнія змены, забеспечыць адбраўненне ўсіх пшасііць далакна па графіку; даваць высокую якасць фарміраванія пшасііць; свая воляты работы мы перавадзім адстацівай стаяціў Орша-Уходняй і вывезоце не ў лік перадавога».

Аляксасова адчыліся сходы ішчыч змены. Зыніцкім новы дагавор на соцыялісцка-дзельска спаробітца паміж зыніцкі професійна мал змена не вылівае з адстаціч. Калі і прышоў на станцыю, у мяне было ўсяго 3 уагернікі: дзжурны на станціі Казімірач і Муроў і саставіцель Берасіў. Яны і зваліся майей апар на ўсёй дзельскай рабоце...

Пшасііць пшасііць з умацаванія шгата змены, дабіўся таго, што ні адна чалавек не аго ведама і згодны трыкутніца стаяціў ніз мог быць пераведзен на ішчыю работу. Кожны раз пасля дзжурна сці-каліся каротка вытворчыя народы. Тут выліваці ведаючы, крывавакалі работу, пшасііць мералічымствы на наступныя дзжурнасты. Малады аэргічыны дыспетчар усё больш забавуваў аўтарытэт сярод работчыч. Яго дзельска. Другім чалавекам у змене, якога любілі і пшасііць, быў сакратар комсомольскага камітэта Казімірач. Пшасііць дзжурны на станціі, чыты таваршч, ён быў сапраўдны арганізатарм спайкі і дружба калектыва.

Партгор станціі Сяргееў ні на мінуту не выніскаў з віну работу маладзёжнай змены. Партыяная арганізацыя пшасііць сваяй дадзай выгваць перадавога валажкі-стаханавіца па вольнай професіі. Такімі пшасііць сталі пераважна комсомольцы. Ішчы Палкоўна, Казімірач, стралачнік Чарныўскага і Куліна, тахічныя канторшчыка Даворыча відомы дцетр на ўсёй

ГРУБА ПАРУШАЮЦЬ АСНОУНЫЯ ПРЫНЦЫПЫ БОЛЬШЭВІЗМА — СТАТУТ ВКП(б)

Статут ВКП(б), за які ўвесь час змага-ліся з рознымі апартуістамі таварышы Ленін і Сталін, статут, у якім адрэсены арганізацыйныя прынцыпы большавізма, не стаў яшчэ асновай партыйнага жыцця ў Каліманіцкім раёне. У гэтым раёне груба парушаюцца арганізацыйныя прынцыпы большавізма — статут ВКП(б). Выбар-насць кіруючых партыйных органаў зва-дзецца на нішто.

Усім вадма іотіна, што ўдзех у рабоце выбарнага органа б'єць правараная выпра-бараная школа большавіцкага выхаванія. Быць членам райкома — гэта вялікая, гаварова роля для кожнага комуніста. Партыйная арганізацыя даварые абраным накіроўваць, кіраваць партыйным жыццём у раёне. У Каліманіцкім гэта пытанне вырашаецца зусім інакш: там члены рай-кома не абраюцца, а каптоўнасць.

З 19 членаў пленума 12 — каптоўнасці. Са склякам бюро РК ліце горш. З 5 членаў — 4 каптоўнасці. Ніхто не пшасііць патрэбным пшасііць гэта на падтрыманне раёнага партыйнага схода. Комуністы раёнай арганізацыі не ведаюць членаў пленума і бюро, бо іх ніхто нават не інфармаваў, што гэта за члены партыі, якія яны змагаюцца са сцраву Леніна — Сталіна.

Але і каптоўнасці пленум райкома не з'яўляюцца дзельным партыйным органам. За апошнія чатыры месяцы ні аднаго разу не склікалі пленума РК, хоць па плану намечалася было за 3 месяцы склікаць 2 разы.

Партыйная работа не стага ў цэнтры ўвагі раёнага камітэта партыі. Пшасііць партыйнай работы — выхаванне кому-нісцкай прапаганда, пшасііць астаціца — адраўваюцца гаспадарчымі пытаннямі. У раёне не адуцаецца пшасііць партыйнага жыцця.

Тав. Каган — другі сакратар РК — лі-чыць, што ні адно гаспадарчае пытанне пшасііць даверчы праводзіць РВК, бо... яно будзе правалена. Таму вось раёны камі-тэт і займаецца ўсім гаспадарчымі пы-таньнямі. Пшасііць валакты.

Каліманіцкі горавет не забеспечыў электрастанцыю апакам. Сакратары РК не пшасііць патрэбным выарнуць па гэта фугу раёнага выкаваўча камітэта з таго, каб ён сам заняўся гэтай справай. Ішчы пшасііць патрэбным абавязкова па-стаціць гэта пытанне на бюро. Пшасііць валажкі ніжэй пшасііць РК па гэтаму пытан-ню з усей пшасііць пшасііць, што гэтны пытанствам пшасііць быў займацца РВК, а не РК КП(б)Б. Вось гэта пшасііць: «Прапаганда т. Данііленка (директар электрастанціі і партгор горавета) і тав. Немкіну (старшыня горавета) забеспечыць пшасііць пшасііць работы прымаваць для вываці кроў горавет. Даручыць пшасііць пшасііць РВК — т. Тавілю фургаліць пшасііць ў адноснах дадатковага прымавацца на забеспачанню вываці кроў для электрастанціі».

Да речы, на бюро РК на гэтаму пшасііць адчыліся гарачыя спрэчкі. Пшасііць астаціца і нават прышлося перанесці на наступныя пшасііць бюро пытанне аб астаціца партыйнай работы пшасііць арганізацыі востэхніку.

Другі факт. З лістапада на бюро РК сцухалі аб становішчы вываці мінераль-ных угнаєній калгасамі са складаў. Па гэтаму пытанню такасма вяліка гарачыя спрэчкі. Пшасііць доўгіх спрэчак, нашоце, прынялі пшасііць такога амету: «Аба-вляць старшыню сельсаведаў і калгасоў тэрмінова прыступіць да вываці мінераль-ных угнаєній. Тав. Шэдэву пракантра-ляваць сельсаведаў (?) і віноўных пры-чынціца да адкаласці (?)».

Мы прымаці поўнасцю готу пшасііць для таго, каб яшчэ раз пшасііць, што ў раёне не зрабілі кроў з вылікаў пра-веркі і абмену партыйных дакументаў, што ў раёне не зрабілі такасма і пшасііць кроў з прапасаў контррэвалюцыйных

тэарысцкіх трапіска-віноўскага і паравознага пшасііць.

Толькі гэтны можна растамачыць той факт, што райком замест пшасііць на сваях пшасііць пытанню унутрыпарт-ыйнай работы займаецца? Большасці сваяй пытанія гаспадарчага і ішчыя па-раду, якія з поспехам мага-б і пшасііць былі вырашаны советскі і гаспадарчы арганізацыі, як РВК, горавет, капер-цыя і ішчы. Толькі гэтны можна растама-чыць той факт, што т. Шэдэву дару-чыць «пракантраляваць сельсаведаў і прычынціца віноўных да адкаласці» (?)

Такіх фактаў можна было-б прынесці б'єліч, але і гэтны хопіць. З-за стано-віцы зусім асечы, чому план работы бюро, у якім пшасііць пытані партыйнага па-раду, не ажыццяўляецца.

З сьнежня на бюро заслухалі ішчы-дуальную сцраву члена партыі парты-ічнай арганізацыі Лазоўскага сельсаве-да т. Даніка. Пшасііць прымаца астаціца, неканарэтная і прапануеца спаробіць арганізацыі Лазоўскага сельсаведа на чарговым партсходе абмеркаваць прапашчыны мералічымствы па аказанню дапамогі т. Даніка ў ліквідацыі ішчы пшасііць ішчыменнасці і яго актывізацыі на пра-цятвай рабоце».

Штэ ва карысць ад такіх ішчыгуаль-ных сцравіцак, калі сцухалі сцраву ішчы і не адолелі нават аказіць працятвай да-памогі; вымушаны гэта даручыць парты-ічнай арганізацыі.

У партыічнай партарганізацыі Сампра-савоа доўгі час не праводзілася ніякай партыйнай работы. Партыйны сходы пра-ходзілі па-казыванню, без усявай пшасііць-тоўкі. Яны не з'яўляліся большавіцкай школай выхаванія членаў партыі. Парты-ічная арганізацыя пшасііць валажкі тым, які выкавацца профіціпал, хто былі выпускае прадукцыю. Гэтны вост-кімі пшасііць і ў раённым камітэце партыі. Ліце не ведаці, з іні не праца-валі А гэтэ скароталі ворагі і ішчы пра-дзікаці.

У готай арганізацыі Сампрасавоа доў-гі час астаціца вылічаны маьскавай арганізацыі з партыі траціць Сіньчы-на. Готому ворагу ўдэкоці забіць удэ-ціка, сарваць аднаго і некага со-ветскага чалавеча. Зроблена гэта ўсё было на вытворчым пад выгладам разгорта-вня ўдэцікаці.

Горш за ўсё, што ні комуністы парты-ічнай арганізацыі, ні РК КП(б)Б готому факту не прыдалі пшасііць значэння. Наогул прымаці імя яго. Толькі пасля таго, як у готу сцраву ўмянуўся ЦК КП(б)Б, у раёне аварышчыліся.

У готай-ж арганізацыі Сампрасавоа ў сцраву членаў прымаці пшасііць Фейніна, як дзельска ўдэціка і нават стаханавіца. Ніхто не лічыла, што ён сабой пра-стаўляе. Адна вітэца была — выкананне пшасііць.

А зарва вылічана, што Фейнін увесь час займаўся раскраваннем соцыялісцка-вай уладасці.

Партарганізацыя Сампрасавоа — не вылічотыца. Такія факты мець месца ў партыічнай арганізацыі, Лазоўскага сельсаве-да, таві і ў ішчы арганізацыі.

Д. І. МЕНДЭЛЕЕЎ І УГНАЕННЕ ГЛЕБАЎ МІНЭРАЛЬНЫМІ ТУКАМІ

Вялікі рускі вучоны Мендэлеў вядомы не толькі як геналяў творчых у галіне пазнавання хімічных уласцівасцей прыроды, матэрыялі; ён належыць і да ліку тых шчаслівых адароных аўтараў, для якіх веды і жыццё, навука і практыка — складзена адно непарыўнае творчае цэлае.

Вучонаму хіміку з вышэйшымі веданнямі ўласцівасцей матэрыялаў — газав, вадзі, зямлі і ветраў разгортаўся найшвейшым асуджэннем малюнак прыкладзі гэтага вядомага і буйнога Расіі — у заваяванні паветра, у галіне прамысловасці і ў сельскай гаспадарцы.


Выключна нізкі ўрадаў у той час выклікалі пратэст вучонага. Сярод пачунай цемры і індэжыяў вылучаўся, як адзін з ініцыятараў арганізацыі «Вольнае апанічнае таварыства». Мендэлеў арганізаваў у 60-х гадах мінулага стагоддзя першыя вопыты ў Расіі з мінеральнымі тукамі для ўзгаіны ўраджайнасці глебаў і павышэння ўраджайнасці.

Аднак, гэтыя глебавае задуманні і навукова абгрунтаваныя вопыты на хіміза-

цыі глебаў, як і рад наступных спроб у гэтым напрамку, да вялікага разачаравання наватарыяў — увялі — не далі амаль ніякіх рэзультатаў. Тлумачылі гэта тым, што існуючыя навуковыя дасягненні ў гэтым напрамку не дазвалялі стаяць на салянскіх палях да нашай сучаснай эпохі.

Толькі дзяржаўныя пачыненні ў сабе мінеральныя тукі. Вагна, фосфарытная мука, сульфат, сіяніт, сульфатамоній, сялітра і так далей — усё гэта ўважліва сталі добра вядомы кожнаму навуковцу, а яшчэ лепш стала вядома высокае ўважэнне мінеральных тукаў пад любымі назвамі і на любых гарадах. Моцна змяніліся часы: і людзі сталі культурнамі, і глебы аказаліся такіма акультураванымі. Шкада, што Мендэлеў не дажыў да нашых дзён, калі такі прастор для творчай мыслі і дзейнасці, калі маральныя рэаліі напавяняюць кожнага ўносячыча сваю лепшую ведаў і вопыты ў скарбінцы сацыялістычнага будаўніцтва.

Анастасіа АФАНАСЬЕЎ.



Да пушкінскіх дзён «Звязда» выпусціў серыю плакатаў. НА ЗДЫМКУ: малюнікі плаката «Звязда» работы мастакоў І. Бова і І. Б. Юрданова. Рэспрадукцыя (В.С.Ф.).

Урачыстае пасяджэнне пушкінскага Камітэта БССР

На пасяджэнні пушкінскага ўрадавага Камітэта БССР раніца прайшла 12 лютага ў будынку дзяржаўнага тэатра ўрачыстае пасяджэнне камітэта разам з тэатральнымі арганізацыямі сталіцы БССР. Прэзідэнт Акадэміі навук БССР акадэмік І. С. Сурга выступіў з вялікім дакладам аб Пушкіне. Калектыву БДТ-1 пажака іспрошуе «Камітэцкі дацка».

5.000 дзяцей — у піонерскія лагеры

У 1937 годзе ў піонерскія аздоровчыя лагеры паводуць 5.000 дзяцей Менска. Рад фабрык і заводаў горада (імя Варашылава, імя Кірава, «Вольшанік», «Кастрычнік», «Помунарка», імя Молатава, імя Кагановіча і іншыя) адкрыліць свае лагеры, у якіх адначасна 3250 дзяцей рабочых, гарадскіх лагерамі будучы ахопіць 1750 піонэраў. Для дапамогі ў арганізацыі правядзення лагернай кампаніі да кожнага лагера будучы прамысловыя члены сямлі наведваюць горадскага для падрыхтоўкі лагерных работнікаў будучы правядзення кароткатэрміновых курсоў.

ЧЭСНАСЦЬ КАЛГАСНІКА

Рэальная газета «Вольшанік» (Палатэмічы) піша аб чэснасці паступку калгасніка з калгаса «Вольшанік». Борыцкага сельсаведа, Нікоха Гевардзюка. Тав. Гевардзюка зьявіўся кампаль, у якім знаходзілася 160 рублёў і многа камп'ютэрных дакументаў. Знойдзены кампаль з усімі грашмы і дакументамі ён вярнуў згубіўшаму яго грамадзяніну з вёскі Нава-сёлкі, Сцяпану Сеньку.

ЛЫЖНЫ ПЕРАХОД

М-жа. КАМЕНЬ (Ленінская акруга). 31 студзеня з Чашнінаў быў кан старт камяне камсамольцаў, якія накіраваліся ў прап'ягазх і пеша-лыжны пераход па раёнах Ленінскай акругі. Працягласць маршрута 350 кіламетраў. У камандзе 11 чалавек камсамольцаў-фізкультурнікаў. Сярод іх — дзве жанчын. Каманда стаяць перад сабой задачу арганізаваць гурты па вывучэнню Сталінскай Канстытуцыі ў калгасах, саўгасах і МТС і наладжваць абаронную работу.

У першы дзень паходу каманда арганізавала гурток ПШХА ў калгасе «Камітэцкі», Чашнінскага раёна. Тут-жа быў праведзены вечар саматэйнасці.

МАЯСТАК.

У менскім горсавеце

У менскім горсавеце паступілі п'яніцкія патрабаванні працоўных пераіменавань вядуць Бухарына, бо апошнім судовым прадэсам пад антысавецкім трапінскім

ВЫЛЕТ САМАЛЭТАЎ

Не глядзячы на моцныя маразы, санітарныя самалёты «Чырвоная кроўка» БССР за студзень месяц зрабілі рэа вылеты ў аддаленыя раёны БССР. За час гэтых вылетаў было выратавана некалькі жанчын працоўных нашай рэспублікі.

У Брагінскім раёне, куды вылятаў доктар Штэрнік, было выратавана жанчына калгасніцы Дубінскай, у якой былі п'яніцкія ролы. Самалёты павяжалі ў Жыткавіцкім, Тураўскім, Азарскім, Глушкім і Мозырскім раёнах. Ва ўсіх гэтых раёнах кваліфікаваныя ўрачы Наркмамета аховы здароўя БССР рабілі складаныя аперацыі, праводзілі кансультацыі і амбулаторныя прыёмы.

Пілот БАРЬТНО.

РУСКА-БЕЛАРУСКІ СЛОЎНІК

У выданні Акадэміі навук БССР вышаў а друк прыктычны руска-беларускі слоўнік аб'ёмам у 30 тис. слоў. Слоўнік рэдагаваў член-карэспандэнт Акадэміі навук БССР праф. Андрэй Александровіч.

пэнтрам Бухарына выяўлен як алейны ворак народу. Прэзідыум менскага горсавеца задавоў хадзіўства працоўных і пераіменавань гэта вядуць ў Абаронную.

10 ЛЮТАГА ПАЧЫНАЮЦА ПУШКІНСКІЯ УРАЧЫСТАСЦІ

Усеазаўны пушкінскі камітэт устанавіў парадак правядзення пушкінскіх дзён. Паставава Камітэта зацверджана Саўнаркам БССР.

10 лютага г.г. у Вялікім тэатры ССР праводзіцца ўрачыстае пасяджэнне грамадскіх арганізацый г. Менска, прысвечанае стагоддзюў А. С. Пушкіна. Доклад аб жыцці і творчасці Пушкіна зрабіць дырэктар інстытута сусветнай літаратуры імя А. М. Горькага г. Луюн.

На ўрачыстым пасяджэнні выступіць пратэставыя лінгвістаў, украінскага і грузінаўскага пушкінскіх камітэтаў тт. Тіханав (паэт), Мікітэнка (драматург) і Г. Тобіна (паэт).

На пасяджэнні выступіць таксама пратэставыя Акадэміі навук ССР, імяніш А. Н. Талстай, паэты Дзямін Веды, А. І. Вельямосі і В. І. Няміроў-Дайчэнка.

дзіяне дагітны, апазіцыя адрабэнням ад берэга. На месца пачыналі павяжыцца прыбыла з Саванскага каманда байцоў з часткі Чорнаморскага флота, якой камандуе млыр тав. Мешчык. З небяспечна для жыцця камандзіраў і чырвоноармійцаў замацавалі прапанову валоў дамбу. У хуткім часе прыбыла другая каманда байцоў. Чырвоноармійцы выратавалі гэтых.

10 лютага г.г. днём у Маскве наладжвацца ўрачысты мітынг на помніку Пушкіну на Пушкінскай плошчы з запрашэннем дэлегацый ад фабрык і заводаў, грамадскіх арганізацый, вучняў школ, студэнтаў ВНУ і т. д.

У гэты-ж дзень г.г. у Ленінградзе адбудзецца ўрачыстая закладка манументальнага помніка А. С. Пушкіну.

Усеазаўнаму камітэту па справах мастацтваў даручана арганізаваць 10 лютага г.г. ва ўсіх тэатрах, дзе не будзе пушкінскіх пастановак, вечны-кашышты з тэатраў Пушкіна і з тэатраў на пушкінскія сюжеты.

16 лютага адбудзецца ўсеазаўная пушкінская выстаўка. 18 лютага праводзіцца юбілейныя ўрачыстасці ў слае Міхайлаўскіх.

ПАВОДКА У КРЫМУ

СІМФЕРОПаль, 2 лютага. (ВЭТА). 30 студзеня дэпутат Вельбек у Вахчыраўскім раёне была нечакана затоплена бурнымі патамамі вадзі, якія стварыліся ад таліны снігоў на гарах. Рэчка Вельбек вышля з берагоў і пачыналася на ўзр'е вельбе да 2-х метраў. Дамы, размешчаныя ў даліне, былі ў момант заліты вадой. Жыхары ратаваліся на схілах акружачых гор. Толькі выхаванцы раёнага дзіцячага дома, які знаходзіцца на сара-

ЮНЫЯ АВІЯМАДЭЛІСТЫ

На Камароўцы насупроти Парка культуры і адпачынку раскінулася домікі. Асабліва кітаецца ў вочы прыгожыя граўляны будынак з вялікімі вокнамі, які стаіць а левага боку тэатры буйой выстаўкі. У гэтым невялікім будынку знаходзіцца Беларускае цэнтральнае авіямадэлянае лабараторыя.

У невялікіх палочкачых тут ідзе ўспартыя работа. З усіх канцоў горада на трамваях, на лыжах і каньках у свой вольны час ад вучобы спяшацца сюды радасная дзятва — вучні школ г. Менска.

За трохгадовае існаванне гэтай станцыі авіямадэлянае лабараторыя заваявала срод дзяцей вялікі аўтарытэт. Больш 100 вучняў праходзіла тут адпаведны практычны і тэарэтычны курс, а адноль пачынала ў гурткі па вывучэнню плаанерызма, а потым паступала ў авіяцыйны інстытуты.

Вось былі вучань 4-й школы Сена Ляўрынец, які вывучыў авіямадэляную справу, у мінулым годзе паступіў у маскоўскі авіяінстытут, дзе займаецца і зараз. Былы вучань 4-й школы Сена Сімановіч у гэтым годзе паступіў у інстытут. Былы вучань 8-га класа Авіацыйнай Гавіі, прайшоўшы практычную і тэарэтычную падрыхтоўку ў гэтай лабараторыі, у мінулым годзе скончыў плаанерную школу. Зараз Анастасій працуе ў менскім аэраклубе інструктарам па плаанерызму і адначасова кіруе плаанерным гуртком пры станцыі, дзе займаецца 11 вучняў.

Больш ста авіямадэляў розных кан-

струкцый зрабілі вучні. Тут можна бачыць мадэлі плаанераў, самалётаў, глыбокай пераў, аўтажыраў, аэрыгопераў (апарат, які лятае, як птушка) і т. д. Вучні зараз умоўлена рыхтуюцца да ўсеазаўнага спабароніцтваў, які адбудзецца гэтым летам. Усе заняты работай над 10-м класамі: скарасымі, рэйсавымі і грузанад'ёмнымі, якія ўвоўдуць у аскарыжылі імя тав. Гікало. Авіямадэляст, вучань 3-й школы «Сопылістчына прада», Вялікі Вабровіч працуе над мадэляў плаанера. Вучань 9-га класа 31-й школы Віктар Кляўко працуе над мадэляў бляхаватага самалёта.

Гэтымі дзямі адбудзецца выпуск вучняў, які праходзілі тэарэтычны і практычны курс па плаанерызму. Большасць з выпускнікоў з'яўцца аэмані на «выдатна».

48 авіямадэляных габінетаў ёсьць па БССР, тэа сотні і тысячы юных патрыятаў нашай радзімы владатаюць вывучаюць пачуваюць тэхніку — авіямадэлянае. Ва ўсіх талкі адна мара — з авіямадэля перайці на плаанер, з плаанера сесці на самалёт. І мара іх аэаісціна, бо ў краіне вялікай Сталінскай Канстытуцыі ёсьць за што змагацца, ёсьць чаму змагацца і ёсьць каму змагацца. Краіне патрэбны дзясаткі тысяч новых авіямадэлястаў, плаанерстаў, тэхнікаў і лётчыкаў — годных сакадаў нашай шчаслівай радзіны. І краіна іх выкасае! Горда будзьце дзяткамі ў неасяжыных высотках, ахвоўваючы кіруюць працу, славачы сваю шчасліваю радзіму.

І. МІНДЭЛЬ.

ПІЛЬНАСЦЬ

У апошні час у сувязі з вострымі зямлямі і рэзкім хістаннем тэмпературы на ст. Мевск-пасаіўскай былі выкладзі, калі домікае рэйкі, што пагражала безапаснасці руху паздоў. Патрэба асабліва пільнасць, каб свечасова заўважыць месцы трэшчын. Спэцыялы тав. Якубовіч у часе манэўраўнай работы заўважыў лопнуўшую рэйку; шырыня трэшчыны складала 25 міліметраў. Малодшы стралячкік т. Ждановіч таксама заўважыў рэйку з трэшчыннай шырыняй у 16 міліметраў. У асобных выпадках гэта пагражала крушэннем паздоў, але дзякуючы свечасова прынятым мерам аварыі былі папярэджаны.

Загадам начальніка станцыі т. Варажэйкіна па праўленую пільнасць тт. Якубовічу і Ждановічу аб'яўлена падзяла і выдана грашовая прэмія.

«КУВАК ССР» ПА ХАКЕО

У розныя дні «Кубка ССР» па хакеа ад Менска прымаюць удзел дзве каманды — таварыстваў «Дынама» і «Спартак». Першыя сустрачы адбудуцца 6 лютага на менскім лятку «Дынама». З камандай «Дынама» іграюць спартаўцы Ленінграда, з камандай «Спартак» — хакеісты цэнтральнага Дома Чырвонай Арміі Масквы.

Даклад тав. Чарвякова аб праекце Канстытуцыі БССР

4 лютага 1937 г. у Доме святаў адбудуцца інструкцыйны даклад тав. Чарвякова на тэму: «Аб праекце Канстытуцыі БССР» для прапагандаўскай і агітатарскай Варашылаўскага раёна.

Культурон Варашылаўскага РК КП(б)Б.

КАНЬКАБЕЖЦЫ

Летшы канькабежац рэспублікі дзімамава Барыс Вальшмаў дзастуль быў а зном, як выдатны спрытэра (батуе па кароткіх дыстанцыях). Яго імя фігуруе ў першым дзясатку канькабежац Саюза. Аднак слабаство яго а'ўдзілка стаеріава (вылікі) дыстанцыі.

Зімовы сезон 1937 года Вальшмаў пачаў вельмі удаа. Ён ужо абнесіў усю тэабілу рэкордаў па бегавых каньках. На апошніх Усебеларускіх спабароніцтвах, якія адбыліся ў Менску 30 і 31 студзеня, тав. Вальшмаў устанавіў тры новыя рэкорды БССР. На 1500 метраў — 2 мін. 33,9 сек., на 5000 метраў — 9 мін. 34,8 сек. і на 10.000 метраў 19 мін. 38,5 сек. Апошні рэкорд а'ўдзілка быўны дзясатнем для Вальшмава.

Сярод жанчын усё дыстанцыі выйгравае абсалютная чэмпіёнка рэспублікі Зоя Вальшмава. Упершыню абста разыгрывалася дыстанцыя для жанчын — 5.000 метраў. Чэмпіёнка прайшла гэту дыстанцыю за 11 мін. 23,9 сек., летм многіх мужчын.

ЗДАРЭННІ

* Падполны аэбартары. У астрашчкву большыну, Менскага раёна, пачалі праводзіць жанчын з аэрапачаченіа. Следствам устаноўлена, што абортны рабёла ў сабе дома гр-ка А. Ф. Туравец. У 1932 годзе Туравец за ўтрыманне падпольнага абартары ўжо была асуджана на 2 гады пазбаўлення волі. Аднак, вярнуўшыся з месца аэрапачаченіа, пачала працягваць сваю аэрапачаченіа справу. Пракуратар г. Менска справа следствам закончана і накіравана ў нарсуд 3-га ўчастка для прымянення Туравец да судовай аэрапачаченіа.

Апавы аэлартар Д. В. ЮРНОУ.

СЕННЯ 9 ТЭАТРАХ І КІНО
БЕЛАРУСКІ ПЕРШЫ ДІЯРЖАЎНЫ ТЭАТР (БДТ-1)
1 лютага Асб. № 23.
ЯК ЯЕ ЗАВУЦЬ
ДІЯРЖ. ЯРЭЎСКІ ТЭАТР БССР
1 лютага Асб. № 62.
ТРАКЦІЯРЫЦЫА
Гукавы кіноаэтар «Чырвоныя воры» на АДНАЧІПНКУ
Гукавы кіноаэтар «Інгарыяна» ВЫПАДКОВАЯ СУСТРЭЧА
Дзіцячы гукавы кіноаэтар КАНЦЭРТ БЕТХОВЕНА
Гукавы кіноаэтар «Прылетельскі» ФЕДЫКА
Гукавы кіноаэтар «Спартак» ЗЛАТЫЯ ГОРЫ
Гукавы кіноаэтар «Інтэрацыяна»

Ад 2 лютага
на аэрава гукавы мастацкі фільм, вытворчачы кіноаэтар «Рот-Фронт»
ВЫПАДКОВАЯ СУСТРЭЧА.
Рэжысер І. САУЧЭНКА.
У галоўных ролях: арт. САВІН, ПАШКОВА, САУЧЭНКА і інш.
Наркмант саўгасаў БССР
МЯНЯЕ КВАТЭРЫ
у МАГІЛІВЕ І ГОМЕЛІ на кватэры ў МЕНСКУ.
Зварачацца: ТОМ УРАДА.
Наркмант саўгасаў, пакой № 644, тэл. 22-485.
Уп. Галоўлітбела № К-556.

Цэнтральны Дом тэхнікі і Прамаўска-аэпрама БССР
(Комсамольская, 25, тэл. 21-227, 24-788)
у дапамогу самаадукацыі арганізуе ў стаханавіцкім лекторыі
ЛЕКЦЫІ ПА РОЗНЫХ ПЫТАННЯХ.
У лютым адбудуцца лекцыі па выказах грамадска-палітычным пытаньні, літаратура, хімія, біялогія.
Лекцыі чытаюць акад. І. І. ЯМОЦІН, праф. В. М. БЕРКЕНГЕМ (Масква), К. К. МАТАХАР, М. К. ДАБРЫЇНЦ (Масква), Э. В. ЗМАЧЫН-СІН і іншыя лектары
Пачатак лекцыі па пытку літаратуры — 5 лютага, па пытку хіміі — 6 лютага. Лекцыі будучы адбыцца ва ўрачыста і ў выхадны дні ў 19 гадзін.
Копт аб'явае на дзве лекцыі аднаго п'яніца — 2 рублі.
Аб'явае на наведанне аднаго або некалькіх п'яніцаў у прапаганда арганізацыям, стаханавіцкім і іншым арганізацыям работнікам у аддзяленні Дома тэхнікі з 10 да 12 гадзін штодзённа, апрача дзён п'яніцаў выхадных.

ДА УСІХ трымальнікаў аблігацый дзяржаўных пазы
ДА 1 САБАВІКА г. г. ПАВІНЕН БЫЦЬ СЮНЧАН
АБМЕН АБЛІГАЦЫЙ ранейшых масавых пазык на «ПАЗЫКУ ДРУГОЙ П'ЯЦГОДНІ» (выпуск 4 года).
ПАДПІСЧЫКІ, не атрымаўшыя сваіх аблігацый, аблігацый, ПАТРАБУЮЦЕ неадкладнай выдачы сваіх аблігацый ад прадыемства і ўстановаў па месцу падпіскі.
ТРЫМАЛЬНІКІ АБЛІГАЦЫЙ дзяржаўных пазык, АБМЕНЬВАЮЦЕ свае аблігацыі на «Пазыку другой п'яцігодні» (выпуск чацвертага года).
Па ўсіх пытаньнях незаручаным аблігацый зварачацца ў БЮРО СКАРГ КІРАУНІЦВА АШЧАДКАС І ДЗЯРЖ. КРАДЫТА БССР (Дом Урада, цэнтральны паверх, пакой № 65)
КІРАУНІЦВА АШЧАДКАС І ДЗЯРЖ. КРАДЫТА БССР.
У адзел аб'яу 21-845 званіце па тэл.

НКМП БССР
Болметаласнабамт
МАГАЗІН
ДА УВАГІ ПАРУПНІКОЎ!
МАГАЗІН
«СТАНКАІНСТРУМЕНТ»
Плцц Волі, 25/1, тэл. 22-304
МАЕ ў ПРОДАЖЫ:
НАСОСЫ «Верцінгтона» 2-1 3-дзейнасны.
ВЕНТЫЛЯТАРЫ «Сірена» № 4.
КОНТРЫЛЬВОДЫ.
НАЖДЫННЫЯ КАМНІ розных размероў.
ВАГІ сацыяльны «Фалькс», стапоя 5 і 20 кілограмава.
ручныя блэмы 10-кілограмава.
ВАТЭРПАСЫ двух гаўнаў.
ПАТРОНЫ для сьвярпільных аэрашартаў розных размероў.
КЛУПЫ газавыя і механічныя — розных размероў.
ТРУБАРЭЗЫ.
ТРАШЧОТНІ.
КЛУПЫ гавячыя.
ФАНАТЫЧЫКІ — піццёвыя калёны (для піццы без кукаў).
КАНДЫСЦЫЯНЫЯ ГАРШКІ № 1 і № 2.
МАГАЗІН АДКРЫТ З 10 ГАДЗІН РАНІЦЫ ДА 5 ГАДЗ. ВЕЧАРА. ДЗЯРЭЦЫЯ.

ГАТУНКОВАЕ НАСЕННЕ
ТРАЎ КАНЮШЫНЫ, КОРАНЬПЛОДАЎ, ГАРОДНЫХ КУЛЬТУР І КВЕТАК
ПРАДАЕЦЦА з ЛАРНОУ, СКЛАДАЎ І БАЗ
ДЗЯРЖСОРТФОНДА
У МЕНСКУ на рынках — КРЫТым, ЧЭРВЕНСКИМ І ПІЛІЦЫ І МАСТЫЧЫНАМ, У ТАДАЧЫНІ, ОРПІ ПЛАЦЫ, НЕГАРАДЫМ, РУДЫНСКУ, ПУХАЧІАХ, ВАВ. РУЖСКУ, СЛУНІЦУ, КОПЫЛІ, РАГАЧОВЕ, МАГІЛІВЕ, БЯ. ЛІНІЦАХ, ГОМБІН, ВЕТЫ, ПЕРАХОФІЦЫ, ВІШЭСКУ І КАЛІНКАВІЧАХ.
НАСЕННЕ ПРА ВОДНІЦА РСМ ПА ДЗЯРЖ. ФІНХ ЦЕНАХ.
НА НАСЕННЕ ПАВЕДМАЛІЮЦА ВРОЦАДНА ПА ПЕРШАМУ ПАТРАВАВАННЮ на аэрасу: г. Менск, пр. Савіцкай і Комуністычнай, 18/11, Белкаторы Дзярж. сортфонда тэл. 22-681, 22-364
БЕЛКАТОРА ДЗЯРЖСОРТФОНДА.

ПАСТАНОВА № 4
ПРЭЗІДЫУМА МЕНСКАГА ГАРАДСКАГО СОВЕТА
АД 29 СТУДЗЕНЯ 1937 ГОДА
АБ ПРАВЯДЗЕННІ УСЕААЗУНАГА ПЕРАПІСУ ЖЫВЁЛЫ ПА СТАНОВІШЧУ НА 1 ЛЮТАГА 1937 Г.
У адпаведнасці з пастановай СНК ССР ад 4 верасня 1936 г. і СНК БССР ад 7 кастрычніка 1936 г. у метах атрымання дакладных дадзых аб колькасці жывёлы і правядзеньня выказнага дзяржаўнага плана развіцця жывёлагадоўлі, менскага гарадскі савет паставава:
1. Даручыць інспектары Наргасуліку праверці па гораду Менску (уключаючы палісу адлучэння чыгуначнага транспарту) пералік буйнай ратавай жывёлы, асвака, конь, свіней і ковей ва ўсіх дзяржаўных і капіталацыйных гаспадарках, таварадарках работных, служачых і іншых груп насельніцтва па становішчу на 1 лютага 1937 г.
УВАГА. 1) Не палітаваць пералісу коня, які належыць валекоўкам частым, штабам і ўстановам РСЧА, войскам і ўстановам награняховы, коннай стражы і органам міліцыі.
2) Жывёлы, якія належыць сельскагаспадарчым прадпрыемствам частым Чырвонай Арміі і НКЗС, уключаючы міліцыю, улічваюцца ў аэаісціна п'яніца.
3) Жывёлы, якія знаходзіцца ў дарогах, палітаваць ўаку. Для гэтых моты на станцыях прыбываюць жывёлы і аэаісціна ўся жывёла, прыбываюць а 1 па 10 лютага 3 гэтай колькасці выключачца жывёла, якая пагружана ці адпраўлена пасля 1 лютага.
4. Абавязваць дырэктароў дзяржаўных і капіталацыйных гаспадарак, які маюць жывёлу, прадставіць у інспектору Наргасуліку (тэа К. Маркса, 16, пакой № 62) не пазней 6 лютага 1937 г. дакладны і аэаісціна правяраныя весткі аб колькасці жывёлы на 1 лютага 1937 г. і на 1 студзеня 1937 г. па форме, зацверджанай ЦУНХУ Дзяржаўнага ССР.
5. Перапіс жывёлы правесці па прапану 8 дзён, пачынаючы з 1 лютага 1937 г.
6. Абавязваць старшынь жактэў і домакіраўніцтва аэаісціна сальдэцінацыя рэгістраграм пры правядзеньні пералісу.
7. Абавязваць дырэктароў мэнтрымава дазволіць бясплатна прыезд у трамваях рэгістратарам па часе правядзеньня пералісу г. а. а. і па 6 лютага 1937 г. пры прад'яўленні апошнім адпаведнага пасведчання.
8. Абавязваць гораісспектара Наргасуліку не пазней 20 лютага 1937 г. далажыць вынікі пералісу жывёлы прадытэму горадскаму.
9. Асобы, віноўныя ва ўтоўнанні жывёлы ад пералісу, або даўшы няверныя весткі, прымятавацца да крымінальнай аэаісціна.
Старшыня Менскага гарадскага савета Е. ЖУКОВІЧ.
Сакратар Менскага гарадскага савета І. КАЗЛОУСКІ.

НОВАБЕЛІКАМУ ЛЕСАТЭХ-НІКАМУ РАВФАКУ
ТЭРМІНОВА ПАТЭРЭБЕН
на настануючую работу
ВЫКАДАЧЫК выаааай кваліфікацыі па рускай мове і літаратуры на пачую аэрапачаченіа.
3 прапановы аэрапачаченіа. Понабеліна. Гомельскага раёна, вул. Варашылава 18, рабфак.
Даводзіцца да ведама Фелі аэаісціна і грамадзян, што І-ці ДАРОЖКА-БУДАЎНІЦЫ ФАСТАК УНАСТАТОРА НКЗС БССР, аб'яваюцца ў г. Асвоічы, Заводскі, 10.
ЛІКВІДУЕЦЦА.
Усеааісціна будучы прамышля да 10 лютага 1937 г.
ЛІКВІДСКО.